




ДОБРУШСКИ КРАЙ

№74 (10795)

СЕЗОННАЯ ТЭМА

У класах пацяплела



3 мінулай суботы на Гомельшчыне пачалі ўключаць ацяпленне на аб'ектах сацыяльнай галіны: дзіцячых садках, школах і медыцынскіх установах. Не стаў выключэннем і Добрушскі раён.

– Ранкам у аўторак непадключанымі засталася ўсяго каля 8 працэнтаў аб'ектаў сацыяльнай галіны раёна, – расказвае галоўны інжынер “Добрушкага камунальніка” Дзяніс Сазонаў. – Сёння батарэі пацяпляюць ва ўсіх школах і садках.

Па словах спецыяліста, такі адносна працяглы тэрмін падключэння – тэхналагічная норма. Для запуску большасці ацяпляльных аграгатаў, такіх, як, напрыклад, шасцімегаватны

кацёл ДКВР, патрэбна да пяці рабочых дзён.

– Спраўляем аператыўна, – сцвярджае суразмоўца. – І усё дзякуючы добрай падрыхтоўцы да ацяпляльнага сезона. Выкананы рамонт цэплатрас, праведзены выпрабаванні абсталявання, назапашана паліва. Дарэчы, у гэтым годзе да нарыхтоўкі дроў падыйшлі адказна: іх назапашана больш за 100 працэнтаў ад неабходнага. Пабудавана некалькі новых навесаў для захавання шчапы, яшчэ два ўзялі ў арэнду. Чым сушэй паліва, тым большую цеплааддачу яно дасць.

Адзін з прыкладаў гаспадарчага падыходу да ацяпляльнага сезона – кацельня паблізу гарадской СШ

№5. Здалёк бачны вялікія штабелі дроў. Асобна пад навісам ляжаць раскрыжаваныя бяровенні. Машыніст-качагар Павел Самсонаў (**на здымку**) тлумачыць: гэтыя 200 кубаметраў – недатыкальны запас на выпадак рэзкага пахаладання. Пакуль у ход ідуць “свежыя” дровы.

– Мінулы ацяпляльны сезон быў сапраўдным выпрабаваннем, – дзеліцца ён. – Такого запаса паліва ля кацельні не было. Драўніна адпраўлялася ў топку адразу пасля прывозу яе з лесу. Сырой або мокрым. Таму і спалілі каля 800 кубічных метраў дроў. Сёння усё кардынальна змянілася.

Кацельня, дзе працуе Павел, дае цяпло ў дзіцячы садок і школу, адміністрацыйны

будынак “Добрушкага камунальніка”. Пакуль слупок тэрмометра трымаецца на адзнацы вышэй за 13 градусаў, кацёл працуе ў прапачным рэжыме. Ноччу яго пераводзяць на звычайны. Пасля ўстанаўлення адмоўных тэмператур будзе запушчаны дадатковы кацёл.

– А ў кватэрах чакаць цяпла ў бліжэйшыя дні не варта, – дадае Дзяніс Сазонаў. – Па нарматывах ацяпленне ў жылым фондзе ўключаюць толькі пры сярэднясутачнай тэмпературы плюс 8 і ніжэй, якая будзе захоўвацца на працягу не менш як пяць сутак. На гэтым тыдні сіноптыкі такога пахаладання не прагназуюць.

Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Весткі з месцаў

Асаблівая місія

Добрушскія актывісты грамадскага аб'яднання “Ніколі не забудзем!” Мікалай Басяноў і Уладзімір Котаў разам з байцамі 52-га асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна і валанцёрамі гісторыка-патрыятычных клубаў прымаюць удзел у раскопках аднаго з самых буйных пахаванняў ахвяр часоў апошняй вайны паблізу вёскі Краснае Гомельскага раёна.

– Паўтара года чакалі дазволу на раскопкі, – расказвае Мікалай Басяноў. – Вывучалі архіўныя дакументы, апытвалі сведкаў тых падзей. Месца масавага захавання вызначалі па нямецкіх аэрафотаздымках. У ровы па папярэдніх дадзеных было расстраляна да некалькіх тысяч чалавек – мірных жыхароў і палонных чырвонаармейцаў.

За два тыдні пошуку валанцёры знайшлі астанкі 44 чалавек. Пакуль раскапана невялікая траншэя. Агульная ж даўжыня ірва, у які фашысты скідалі расстраляных, – 700 метраў. Работа будзе доўжыцца да маразоў.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

Адказнасць з юнацтва

Напрыканцы мінулага тыдня былі падведзены вынікі анлайн-галасавання БРСМ “У саюз з сябрамі”. Такім шляхам вызначаны лепшы валанцёр сярод школьнікаў Добрушкага раёна. Перамога далася вучаніцы Насовіцкай сярэдняй школы Крысціне Баршчовай. Дзяўчына з’яўляецца кіраўніком валанцёрскай арганізацыі “Добрае сэрца”. Пераможца атрымала Ганаровы дыплом і памятны прыз ад райкама БРСМ.

Раман ТАРАСЕВІЧ

Саступілі гаспадарам

Праз чвэрць стагоддзя ўзнавілася традыцыя правядзення таварыцкіх матчавых сустрэч шахматыстаў Навазыбкава і Добруша.

Па словах кіраўніка нашай дэлегацыі Генадзя Дзёшава, дабрушане прадставілі шахматыстаў ва ўсіх узроставых катэгорыях. Сустрэча праходзіла на дзесяці дошках. Выступалі па трое ад каманд ветэранаў і дарослых, па чатыры шахматысты ва ўзросце да 18 год.

Удзельнікаў матча павіншаваў старшыня федэрацыі шахматаў Навазыбкава Васіль Герасіменка.

Матч скончыўся безумоўнай перамогай гаспадароў, якія не пакінулі шансаў гасцям у васьмі сустрэчах. Адну нашы землякі выйгралі. Яшчэ адна закончылася ўнічыю.

Леанід МІНІЧ

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 11.27
Луна
3 октября — в Раке,
4, 5 — во Льве



Новолуние
9 октября

4 октября

НОЧЬЮ +7...+9
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 8-10 м/с

5 октября

НОЧЬЮ +4...+6
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ – РАЧИТЕЛЬНО

Земля не должна пустовать



Вопросы благоустройства территорий и наведения порядка на земле на Добрушчине – в центре внимания властей. И не только потому, что 2018-й год объявлен в республике Годом малой родины.

– Практика показывает, что не все собственники знают о своих обязанностях по благоустройству земельных участков, соблюдению санитарных норм и содержанию строений в надлежащем порядке, – рассказывает главный специалист отдела землеустройства райисполкома Андрей Малаев. – Только в этом году нашей службой было

выдано более 800 предписаний юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, составлено более 80 протоколов.

Многие жители района, пользуясь домовладениями и земельными участками, не стремятся оформлять на них право собственности. А некоторые и вовсе строения, доставшиеся им по наследству, бросают на произвол судьбы. Решить эту проблему был призван Указ Президента №100. Работа сдвинулась с мертвой точки. Только в этом году в районе было выявлено более 300 пустующих и ветхих домов.

Треть построек снесена.

По словам собеседника, эта работа проводится не только с целью наведения порядка. «Гуляющая» под строениями земля снова вовлекается в сельскохозяйственный оборот: передается хозяйствам, лесхозам, гражданам для индивидуального строительства и ведения огородничества.

– В минувшем году после сноса домов в оборот было вовлечено более 25 гектаров земель, в этом – около 15, – делится цифрами собеседник. – Положительная практика имеет свое продолжение. В сентябре глава государства подписал новый документ о пустующих и ветхих домах.

Речь об Указе № 357. Отдельные его главы вступят в законную силу уже в начале декабря этого года. Новый документ распространяет свое действие на всю территорию республики, а не только на сельскую местность, как это было ранее. При этом, предлагаются различные варианты вовлечения в оборот пустующих и ветхих домов, признанных коммунальной собственностью. Снос – крайняя мера. Сначала таким строениям попробуют найти ответственного хозяина. Заботливого и внимательного.

Сергей ОЛЬГИН
Фото носит иллюстративный характер

СМОТРОВЫЕ КОМИССИИ

Цена беспечности – детская жизнь

Трагическое происшествие в Рогачевском районе, в результате которого в огне погиб четырехлетний ребенок, стало предметом обсуждения на очередном видеоселекторном совещании представителей региональных смотровых комиссий Гомельской области.

Возгорание в жилом доме произошло 25 сентября. Отец многодетного семейства в это время находился на работе, а мать повела старших детей на остановку к школьному автобусу. Погибший мальчик остался дома один. Основной версией возникновения пожара спасатели считают нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Речь и о самой трагедии, и об упущенной возможности ее предотвратить.

Как рассказал начальник отдела надзора и профилактики областного управления МЧС Дмитрий Галкин, эта семья цыган в поле зрения субъектов профилактики попадала не раз. Дважды в течении последних пяти лет дети признавались находящимися в социально-опасном положении. Да и жилищные условия многодетной семьи были неудовлетворительными: электричество отсутствовало, печи требовали ремонта, газобаллонная установка давно не обслуживалась и не была зарегистрирована. Вместо исправления указанных недочетов супруги решили переехать

в другой дом. Причем, заняли его самовольно.

– Причиной гибели ребенка в первую очередь послужило пренебрежение родителями



мерами безопасности, – констатирует Дмитрий Галкин, – Комплекс мер, который реализовывался сельисполкомом, местным учреждением образования, органами внутренних дел, подразделениями «Гомельэнерго», комиссией по делам несовершеннолетних, социально-педагогическим центром, был недостаточным. Как выяснилось, о переезде семьи в дом без газа, воды и электричества знали все. И всех такое решение устроило. Даже информация о воровстве жителями этого дома электричества не насторожила местную власть. За равнодушие заплачена высокая цена.

На проблеме гибели и трав-

матизма несовершеннолетних остановились начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин и главный внештатный специалист по детской травматологии и ортопедии управления здравоохранения облисполкома Александр Винник. Последний, в частности, отметил, что за первое полугодие 2018-го на Гомельщине допущено на 150 случаев детского травматизма меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Положительная динамика наблюдается и в Добрушском районе: 192 случая детского травматизма против 226 в 2017 году.

– За 8 месяцев этого года в области зарегистрировано 15 случаев гибели несовершеннолетних от внешних причин, – отметил Александр Винник. – В шести случаях это утопление, по одному случаю – термические ожоги кипятком и поражение электротоком. Несмотря на то, что субъекты профилактики проводят огромную работу, основная ответственность за предотвращение повреждений лежит на родителях ребенка. Рациональная организация ухода за детьми, осторожность, ответственность, самодисциплина должны играть ведущую роль в сохранении, укреплении здоровья детей.

Сергей ЧАЙДАК
Фото носит иллюстративный характер


НА СВЯЗИ

4 октября с 11.00 до 12.00 по телефону 3-20-04 прямую телефонную линию проведет **АНДРЮЩЕНКО Анна Викторовна**, начальник отдела записи актов гражданского состояния райисполкома.

6 октября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00 прямую телефонную линию проведет **СИКОРСКИЙ Руслан Владимирович**, заместитель председателя райисполкома.

РЕГИОН

Тротуары оденут в «вышиванку»



Некоторые тротуары в центральной части Гомеля стали напоминать вышиванку из плитки, сообщила БелТА начальник коммунального отдела предприятия «Гомельское городское ЖКХ» София Ковалева.

«Новое тротуарное покрытие уже укладывают по обе стороны главной транспортной артерии Гомеля – улицы Советской. Благоустройство – укладка плитки с элементами узора национального белорусского орнамента – коснется участка улицы от площади Ленина до площади Восстания, протяженностью 1,35 км», – пояснила София Ковалева.

В октябре при благоприятных погодных условиях будет завершена запланированный объем работ. Используется тротуарная плитка трех цветов, изготовленная на гомель-

ских предприятиях. Работы выполняются подрядными дорожно-строительными организациями областного центра. В городском хозяйстве не исключают, что в продолжение единого стиля будут благоустроены и другие пешеходные зоны в центральной части Гомеля.

Примеры подобного благоустройства уже есть. В частности, в стиле национальной вышиванки выложена тротуарная плитка на улице Жарковского, где недавно была завершена реконструкция Гомельской областной детской клинической больницы. А в 2017 году окончена реконструкция набережной реки Сож в центральном парке. Вымощенную здесь «вышиванку» назвали самой большой в Беларуси. Ее общая протяженность составляет около 2 километров.

ПРОФИЛАКТИКА

Лекторы в погонах

Не допустить совершения в отношении пожилых людей противоправных деяний, вовремя защитить и обезопасить эту категорию – основная цель комплекса спецмероприятий правоохранителей «Возраст». Осуществление его начато в районе.

– За неделю планируем посетить большинство одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, – отметила старший инспектор профилактики райотдела милиции Ирина Малашенко. – Именно они в последнее время из-за доверчивости и незнания законов становятся жертвами преступников. Особое внимание обратим на совместно проживающих с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Сотрудники милиции также выступают перед работниками отделений почтовой связи и отделений банков. Представители этих структур должны стать одними из субъектов профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в отношении пожилых жителей.

Такие мероприятия по правовому ликбезу проводятся милицией не в первый раз. И они дают неплохие результаты. Так, например, благодаря профилактической работе, в этом году в районе не зарегистрировано ни одного случая мошенничества в отношении граждан в возрасте «60+».

Сергей МИХАЙЛОВ